

Працоўны семестр—86: яго вынікі і дасягненні

МАГЛІ Б ЗРАБІЦЬ БОЛЬШ

Сёлетніе працоўнае лета ў біографіі нашага атрада «Эканаміст» было надзвычай адказным. Перад намі былі пастаўлены наўгукі задачы — будаваць жылья дамы для сям'яў, эвакуіраваць з зоны Чарнобыльскай АЭС. Працаўнікі мы ў саўгасе «Вялікаборскі Хойніцкага раёна. Выкананіць узятыя авансацыйныя пад сілу саўпраўдніка калектыву, у кожнага члена якога ёсць пачуцьцё вялікай адказнасці за даручаную справу. А фарміраванне спараднага калектыву адбываецца не адразу. Так было і ў нас. Трэці год існуе наш «Эканаміст», і ўсё гэты час мы ствараўся калектывам аднадушаў.

Як ніколі раней, працоўны семестр—86 выпрабаваў нас на маральную стойкасць. Нашы байны гэта выпрабаванне выпрымалі. Разумеючы ўсю складанасць становішча, стараліся рабіць ўсё так, каб навеселы ўспаміналі нас толькі добрымі словамі.

Але, на жаль, не ўсё залежыла толькі ад нас. У першыя дні работы ў саўгасе «Вялікаборскі» адчуваўся востры недахоп камплектуючых дзяцей для зборна-шытавых дзімік, якія мы павінны былі збраць. Каб не сядзець без справы, не траціць марна такі дарагі час, мы началі самі выпрабляць дзімікі і вузлы дамоў.

І ўсё ж атрад выканані запланаваны аблім работ. Сума засвячэння капітальных укладаній

склала 80 тыс. руб. Але, шчыра кажучы, байкоў атрада гэта лічба не зусім задаволіла. Рэальныя мы маглі бы сабраць дамоў і больш. Лічыце самі: мы началі будаўніцтва на месяц пазней рабочых Хойніцкай ПМК-2 (колькасць байкоў і рабочых у атрадзе і ў брыгадзе адноўлялася), а людзі засяліліся ў сабраныя нашымі рукамі дамы рапей. Ды і якісць наших студэнцікі дамоў па словах саміх навасёлаў (а яны — самыя абектыўныя судзі) была лепшай.

Хаць працаўнікі рабіты па 12—13 гадзін у суткі, ўсё ж знаходзілі час для таго, каб абсталяваць, напрыклад, футбольнае поле ў вёсцы Вялікі Бор, дапамагчы мясцовай моладзі працесці ў дыскатыку ці танцавальны вечар.

Але хачу зноў выяўніцца да галоўнага. Нам яшчэ не раз давядзенца выяўляліся у саставе атрада працаўнікі на розных будаўнічых аўтаках. І байцы «Эканаміст» уносяць такую працу — праводзіць агліды гатоўнасці да працоўнага семестра не толькі ў саміх атрадах, але і ў прымаючых іх арганізаціях. Тады б студэнты маглі з поўнай адукаціяй прыкладзіць руку да патрэбнай справы і атрымаць сапраўднае задавальненне ад сваёй працы.

Валерый ИГНАТАУ,
камісар атрада «Эканаміст»,
студент 3-га курса.



Мінулае лета 50 студэнтак універсітата працягі «на кола» — працаўнікі правадніцімі чыгуначных паяздоў. Палова саставу атрада «Сож» абліміравала фірміны поезд «Гомель — Масква». Не з меншай адказнасцю адносіліся да сваіх ававязаку і тыя дзяўчыны, якія ў апошнія дні жніўні працаўнікі правадніцімі паяздах, што прывозілі дамоў дзяцей з плянерных лагераў, санаторыяў, дамоў адпачынку Анафы, Адлера, Уладзіміра, Куйбышава.

На ЭДЫМКУ: студэнткі эканамічнага факультета Ала Глітава (злева) і Алена Шаўко перад чараговым рэйсам.

Фота Н. КІР'ЯНАВАЙ.



нашымі гасцямі бываюць чэшскія студэнты.

Ва універсітэце вучацца студэнты з замежных краін. Мы наладжваем з імі десныя контакты, рыхтуюм для іх разнастайных цікавых праграммы. Вельмі спадабаўся ім, напрыклад, дзень беларускай культуры, які мы падрыхтавалі для сваіх замежных саброў. Цяпер плануем працесці Тыдзен салідарнасці, спрабуем творчыя супрацоўнічысці з гарэдскім клубам «Дыялаг». Есць у нас надзея на звязаць десную цесную дружбу з моладзю і студэнтамі ГДР. Ускладзваем вялікія спадзянкі на презідэнта нашага КІДа Сяргея Паслелава, які зараз знаходзіцца ў турыстычнай пасэдцы па Германскай Дэмакратычнай Рэспубліцы.

Задум, планаў у нас шмат. Мы чакаем цябе, першакурснік, у нашым КІДзе. Ён размешчаны ў студэнцкім інтэрнаце № 1 па вуліцы Савецкай, 83а.

Жана ВЛАСЕВІЧ,
старшыня прэс-цэнтра КІДа
«Саюз», студэнтка 3-га курса
гісторыка-філалагічнага
факультэта.

дацкі стаж на працягу двух месяці, а затым яго пасяячоць у члены клуба. Гэта пасяячэнне праходзіць у жартайлівай форме з ўхілам у старажынную гісторыю.

Штогод у канцы сакавіка мы праводзім «Дні дружбы». Гэта — своеасаблівы фестываль студэнцкай моладзі. Да нас у гosci мы запрашаем студэнтаў з ВНУ розных гарадоў краіны — Махачкалу, Чарнігава, Ужгород, Чарнайцоу, Косава, Яраслава, Віцебска і многіх іншых. Бываем у гасціах самі. За апошнія два гады кідаўцы ГДУ ездзілі ў Вільнюс, Шаўляй, Каўнас, Бранск, Чарнігаву, Яраслава, Махачкалу.

Даўно сабираваючы паміж сабой студэнты нашага універсітэта і моладзь з горада-пабраціма — Ізске-Будзевіц ЧССР. Абменявоцца будаўнічымі атрадамі, дэлегацыямі. Таму не дзіўна, што

Табе, першакурснік

ПРЫХОДЗЬ ДА НАС

Пачаўся адлік тэўяго новага, цяпер ужо студэнцкага жыцця, першакурснік. Ты паспей знайсці себе саброў, звойсці ў вучэбных аўтадыржарах, бібліятэках, інтэрнаце. Ты добра ведаеш, што цяпер таварыўскія вучыцца, набываюць веды па той спецыяльнасці, якую выбраў для сябе раз і назаўсёды. Але малады спецыяліст, якім ты станеш праз пяць гадоў, павінен таксама быць і цікавай, і багатым унутраным духоўным светам асобай. Ва універсітэце ёсць усе магчымасці для гэтага. Напэўна, ты ўжо падрабязна пазнаёміся з гурткамі, клубамі па інтарэсах, калектывамі масташкай самадзеялісці, якія працаўнікі ў ГДУ, зрабіў выбар — куды будзеш прыходзіць у свой волны час. А можа некшта яшчэ вагаецца ў гэтым выбары? Спышаўся, першакурснік. Не страчвай дарэмна час, бо студэнцкія гады ляцяць хутка.

А сёня мы хочам расказаць тебе пра наш Клуб інтэрнацыянальнай дружбы «Саюз», пазнайміць з яго цікавымі традыцыямі. Думаецца, што многіх пажадаюць стаць яго актыўнімі ўдзельнікамі. Будзем рады бачыць цябе, першакурснік, у нашым КІДзе. Прыйходзь да нас.

«Саюз» — гэта значыць — «саўдарнасць аўтадыржаве юнацтва Зямлі».

Існуе КІД ужо 13 гадоў. За гэты час у нас склаліся пэўныя традыцыі: распрацаваны статут, клятва, структура клуба, ёсць у яго і свята эмблема. Самай цікавай з'яўляецца традыцыя пасяячэння ў кідаўцы. Той, хто жадае стаць членам КІДа, павінен праўсці канды-

Вучоныя—народнай гаспадары

МАШЫНАМ і ПРЫБОРАМ— ДОЎГАЕ ЖЫЦЦЁ

Паняцці «трэнне», «знос», «змазка» па першы погляд адносяцца да галіны вেдея, якая мэле вузкае, прыкладное значэнне. Між тым з'яўляецца трэння шырокая распавяджаная як вакол, так і «кунтуры» нас. Устаноўлена, што ў цяперашні час ад нарады трэнні да паловы сусветных энергетычных рэсурсаў траціцца на трэннне. Любое тэхнічнае прыстасаванне: робат ці маніпулятар, станок ці в'ятамабіль, вылічальна машина ці буравая установка ўтрымлівае рухомыя элементы канструкцый, у месцах датыкания якіх адно да аднаго з корпусам (кінематычных парах) узікае трэнні. Трэнні з'яўляецца кімнікамі, у якіх падаюцца на часткі дзяяўчынцы трэнні, якое ўзікае ў вузлах нітак. Тэрмін службы бытавой тэхнікі ў многім залежыць ад умоў трэнні ў зоне рухомага кантакту дзвюх дэталей. Шырокая распавяджаная на вытворчасці тэхнічнай апераціі апрацоўкі матэрыялаў разнінам, цісцам, таксама супрадаўжаюцца працэсамі трэнні.

Ствараючы чалавека і жывёлыны свет, прырода «паклала-пачаціася» аб найбольш рэдкай наўгародскай выкарыстанні з'яўляючыся трэнні, якое ўзікае ўзікае членістасці апрацоўваючы арганізму, а сама змазка міяе свае уласцівасці. Акрамя таго, раздзяленне трухічых паверхні пад уздзеяннем гірадынамічных сіл становіца маўжымі толькі пры дастатковым вільготнікам хуткасці слігіаніі або кінематычнай апрацоўкі. Трэнні з'яўляецца інтэнсіўнай задачай, якую адносяцца да вядомых зносін, аднак такія задачы таксама дадалёк не прости, таму што пад уздзеяннем вялікага ціску ў змазачным слоі паверхневыя слігія, например, з'яўляюцца на гірадынамічных эфектах у галіне канцакту цвёрдых целей з'яўляючыся падаўжнікі, якія ўзікае ўзікае зносаў.

Створаючы чалавека і жывёлыны свет, прырода «паклала-пачаціася» аб найбольш рэдкай наўгародскай выкарыстанні з'яўляючыся трэнні, якое ўзікае ўзікае членістасці апрацоўваючы арганізму, а сама змазка міяе свае уласцівасці. Акрамя таго, раздзяленне трухічых паверхні пад уздзеяннем гірадынамічных сіл становіца маўжымі толькі пры дастатковым вільготнікам хуткасці слігіанііі або кінематычнай апрацоўкі. Трэнні з'яўляецца інтэнсіўнай задачай, якую адносяцца да вядомых зносін, аднак такія задачы таксама дадалёк не прости, таму што пад уздзеяннем вялікага ціску ў змазачным слоі паверхневыя слігія, например, з'яўляюцца на гірадынамічных эфектах у галіне канцакту цвёрдых целей з'яўляючыся падаўжнікі, якія ўзікае ўзікае зносаў.

Такім чынам трэнні і знос — пагранічная галіна ведаў. Апісанне яго заканчэннімі патрабуе выкарыстанні дасягненняў мінімальнай магчымасці, якія ўзікае ўзікае зносаў. Невядома пры такіх ражымах работы адносяцца да відэаў, например, да гірадынамічных эфектаў у галіне канцакту цвёрдых целей з'яўляючыся падаўжнікі, якія ўзікае ўзікае зносаў.

У залежнасці ад стаўкі падаўжніка з'яўляючыся трэнні, якія ўзікае ўзікае зносаў, падаўжнікі з'яўляюцца на гірадынамічных эфектах у галіне канцакту цвёрдых целей з'яўляючыся падаўжнікі, якія ўзікае ўзікае зносаў. Невядома пры такіх ражымах работы адносяцца да відэаў, например, да гірадынамічных эфектаў у галіне канцакту цвёрдых целей з'яўляючыся падаўжнікі, якія ўзікае ўзікае зносаў.

У плахах XII пляцігодкі вялікай ўагой ўзделенія развіція машынабудаўніцтва ў СССР. Восічому на XVIII з'ездзе КПСС Генеральнікі сакратар ЦК КПСС М. С. Гарбачаў на радзе прыкладнай паказаў важнасць даследаванняў у галіне павышэння зносастойкасці машын і аўтаследаванняў. Працэсы трэнні супрадаўжаюцца выдзяленнем цеплыні. Інтэнсіўны знос павышаецца ад ціску і хуткасці. Павышэнне цеплыні з'яўляецца даследаваннем зносаў. Акрамя таго, зносаў з'яўляюцца на гірадынамічных эфектах у галіне канцакту цвёрдых целей з'яўляючыся падаўжнікі, якія ўзікае ўзікае зносаў.

У плахах XII пляцігодкі вялікай ўагой ўзделенія развіція машынабудаўніцтва ў СССР. Восічому на XVIII з'ездзе КПСС Генеральнікі сакратар ЦК КПСС М. С. Гарбачаў на радзе прыкладнай паказаў важнасць даследаванняў у галіне павышэння зносастойкасці машын і аўтаследаванняў. Працэсы трэнні супрадаўжаюцца выдзялением цеплыні. Інтэнсіўны знос павышаецца ад ціску і хуткасці. Павышэнне цеплыні з'яўляецца даследаваннем зносаў.

В. БАЛАКІН, загадчык кафедры фізікі цвёрдага цела, навуковы кіраунік ПНДЛ, доктар тэхнічных навук, прафесар.

Фотаўстаўка ПРА АЛЬПІНІЗМ

У галоўным корпусе універсітэта адкрылася персанальная выстаўка фотараборт загадчыка лабараторыі ТСН У. Чысціка. Прывезеныя яна Міжнароднаму году міру. Альпінізм — даўніе захапленне аўтара працдаўленых на ёй з'ямдзяй. Каманды, кандыдаты ў майстры спорту па альпінізме, скарылісці вяршыні Паміра, Паўночнага Каўказа, Цянь-Шана. Яго фотааб'екты ўдзелілі ў спараднага салідарнага спартсменаў на заснажаніях вяршын, непадважнай прыгажосці горных хрыбтоў, перавалаў, прыроды...

Фотараборты ўдала дапоўнілі трапыннымі выказаваннямі пра спорт

мужчын і смелых. Адно з іх, якое належыць французскаму альпіністу Ніколясу Канды.

ЧАРОЎНЫ ВОБРАЗ БАЛЬШАВІКА

Учора споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння Рыгора Канстанцінавіча (Сярго) Арджанікідзе, аднаго з выдатных дзеячоў славай кагорты бальшавікоў ленінскай школы.

З юных гадоў ён прысыці сябе барацьбё супраць самадзяржавы. Першую школу разваліць пад яго барацьбам Сярго прайшоў ішчэ у гады, калі быў навучаныем фельчарскай школы ў Ціблісе (Глібісі), дзе ўступіў у сацыял-дэмакратычны гурток, а ў 1903 г. вяроўсце 17 гадоў стаў членам РСДРП.

Революцыя 1905—1907 гадоў была баявым хрышчэннем для маладога революцыянара. Ужо ў 1905 годзе ён уваходзіць у састав Сухумскага камітэта РСДРП. Затым — арышт, туремнае зняволенне, каротка-тэрміновая эміграцыя за мяжу. Але са студзенем 1907 г. ён зноў у Закаўказіі — спачатку ў Грузіі, затым у Баку, дзе выбывае членам Бакінскага камітэта партыі. Аднак у лістападзе 1907 года яго революцыйная дзеяйнасць перарываецца новым арыштам, турыным заключчненiem і ссылкай у Енісейскую губерню.

Пасля ўцёкаў з ссылкі Рыгор Канстанцінавіч зноў на партыйнай работе ў Баку, а пасля новага кароткатаэрміновага выезды за мяжу, з лета 1911 г. ён вяртаецца ў Расію. З верасня таго ж года Сярго — член Расійскай арганізацый камісіі, дзеяйнасць якой азменявалася скліканнем VI (Пражскай) Усерасійскай канферэнцыі РСДРП (сакавік 1912 г.), якая ачысціла партыю ад фракцыі мешавікоў. На гэтай канферэнцыі С. Арджанікідзе быў выбраны членам ЦК партыі і ўведзены ў састав Руслага бюро ЦК РСДРП (б.).

У красавіку 1912 г. ён зноў

быў арыштаваны і да 1915 г. знаходзіўся ў Шлісельбургскай катаржнай турме, а затым яго выслалі на вечнае пасяленне ў Якуцію. Там ён і сцуртру Лютаўскую революцию. Пасля першага Сярго Арджанікідзе прыме актыўны ўдзел у дзеяйнасці Якуцкага Савета. Летам 1917 г. ён ужо ў разваліць Петраградзе, уваходзіць у састав Петраградскага камітэта РСДРП (б.) і Выканкома Савета рабочых і салдацкіх дэпутатаў. Пасля ліпенскіх падзеяў наладжае сваю са знаходзячымі ў глыбокім падполі (у Разліве) У. I. Ленінам, выступае на VI з'ездзе партыі з абрэтуваннем тэіса аба няяшчы У. I. Леніна на суд Часовага ўрада. Пасля актыўнага ўдзела на падрыхтоўцы і правядзенні Кастрычніцкага ўзброненага паўстання ў Петраградзе, у разгроме контрреволюцыйнага мечжыя Керанскага-Краснова.

З іменем Сярго Арджанікідзе звязаны поспехі сацыял-стачкай революцыі ў Беларусі і на Украіне. Як вядома, савецкая ўлада паўсадою на неукіраванай тэрторыі Беларусі была ўстаноўлена да канца лістапада 1917 г. Рашаюче значэнне ў яе ўмацаванні меў II Франтавы з'езд дэпутатаў арміі Захоўнага фронту, які адбыўся 20—25 лістапада 1917 г. у Мінску. Усёй работай гэтага з'езда кіраваў Р. К. Арджанікідзе. Пад яго кіраўніцтвам з'езд прыняў па ўсіх пытаннях рашэнні, пропаваныя бальшавікамі. Абраны з'ездам Франтавы камітэт стаў адным з заснавальнікаў адзінага органа савецкай улады на Паднёманічнай вайны ў маі 1921 г. Усесоюз-

для ўсёй тэрыторыі Беларусі, арганізаваны на правах абласцной аўтаноміі — абласцнага выканулага камітэта і Савета народных камісараў Заходніяй вобласці.

Са снежня 1917 г. Сярго, прызначаны Савецкім урадам часовыя вадзвычайнікі камісарам Украіны і паўнамоцным рэзізорам Наркамата харчавання на поўдні краіны, шмат зрабіў па стварэнні мясцовых органаў савецкай улады, мабілізацыі сіл распушлікі на барацьбу з імяшкімі акупантамі, рэвізіі хлебных запасаў у кулакоў і дастаўцы харчавання ў цэнтральныя раёны краіны.

З красавіка 1918 г. Р. К. Арджанікідзе на чале часовага Надзвычайнага камісарства Пайднёманічнага раёна. Пад яго кіраўніцтвам аddyloboўся аўгданізм рэвалюцыйных сіл Паднёманічнага Каўказа, разгроміўшы партызанскае рух у тыле белавардзейцаў, створана і ўмацавана 11-я армія.

У гады грамадзянской вайны і замежнай інтэрвенцыі Сярго Арджанікідзе стаў відным палкводам і палітычным кіраўніком Чырвонай Арміі. У 1918 г. ён быў адным з арганізатораў абароны Царыцына, з лета наступнага года, з'явіўшися членам Рэвюенансвета 16 арміі, прымуў актыўны ўдзел у разгроме польскіх інтэрвентаў. Як член Рэвюенансвета 14 арміі ён унёс значны ўклад у разгром войск белавардзейцаў пад Арлом, у вызваленіі Данбаса і Ленінградскай Украіны. У 1920—21 гг. С. Арджанікідзе адыграў важную ролю ў перамозе савецкай улады на Паднёманічнай вайне ў Закаўказіі. За вілікія заслугі ў гады грамадзянской вайны ў маі 1921 г. Усесоюз-

ны Цэнтральны Выканујчы Камітэт узнагародзіў Р. К. Арджанікідзе ордэнам Чырвонага Сцага.

Пасля заканчэння грамадзянской вайны ў 1921 па 1926 год Сярго ўзначальваў Каўказскай бірою ЦК РКП(б), а затым Закаўказскай краікай партыі. Тут ён шмат зрабіў па ўмацаванні партыйных і савецкіх органаў на распушлікі Закаўказія, па ўзварэнні ЭССР і ўваходжанню яе ў састав СССР.

З 1926 г. Сярго Арджанікідзе вылучаеца на высокі партыйны і савецкі пасады: Старшыня ЦК ВКП(б), Наркома РКІ, намеснік старшыні СНК і Савета працы і абароны. З лістапада 1930 г. ён на пасаде старшыні УСНГ, выбираваецца членам Палітбюро ЦК, а з 1932 г. узначальвае Наркаматом прамысловасці СССР.

Гады працы на гэтых пасадах з'явіліся перныяды роскіту, якім таленту Сярго Арджанікідзе як партыйнага і дзяржаўнага дзеяча. Яго імя ёсць цеснымі звязкамі з індустрыялізацыйнай краінай, са станаўленнем і развіціем цяжкай пра- мысловасці СССР, на прыватнасці, з будаўніцтвам Асінаўскай ГРЭС, станкабудаўнічых і іншых прадпрыемстваў Беларусі.

Агульнароднае прызнанне заслуг Сярго Арджанікідзе ярка выказаў народны пашт Беларусі Якуб Колас: «Чудае чалавеке большавік — саўпартызант, які з'яўляўся членам Рэвюенансвета 16 армії, прымуў актыўны ўдзел у разгроме польскіх інтэрвентаў. Як светлая памяць будзе ў вялікіх жыцьцях у сэрцах мільёнаў працоўных і будзе нахінчыць іх на барацьбу за шчаслівіе ўсіх, за новае чалавече грамадства, за тронумф камунізму».

Г. ЕУДАКІМЕНКА,
в. а. загадчыка кафедры
гісторыі БССР і СССР.

ПАДАРОЖЖА Ў ГОРАД - ГЕРОЙ

Нядайна мы, замежныя студэнты Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта, уздельнічалі ў экспкурсіі ў горад-герой Кіев. Па дарозе да Чарнігава любаваліся з аўтобуса цудоўнымі краявідамі восенскіх лясоў, з сустракальнымі населенымі пунктамі. Мы дэвадаліся аб гісторыі Гомеля і власнісць, пачуяші шмат цікавага аўтобуса, але не падрабязнае звесткі мешавікоў. На гэтай канферэнцыі С. Арджанікідзе быў выбраны членам ЦК партыі і ўведзены ў састав Руслага бюро ЦК РСДРП (б.).

У Чарнігаве зрабілі прыпынак, дзе пазнаёміліся з цікавым горадам, у якім сучаснасць чесна пераплацена з мінульным. Экскурсавод падрабязнае пазнаёміла нас з помнікамі архітэктуры старожытнай Русі, адказала на нашы шматлікія пытанні. Але

самыя глыбокія і прыемныя ўражанні чакалі нас наперадзе — ў Кіеве. На працягу двух дзён мы знаёміліся з адным з самых прыгожых горадоў Савецкага Саюза. Цудоўны помнік архітэктуры XI стагоддзя — Сафійскі сабор — сведчыць аб імкненні людзей у тых далёкіх часах да гармоніі, міру, да прыгажосці. Вельмі ўразіла нас наведванне Кіева-Пячорскай лаўры, знаёства з побытамі людзей далёкага мінулага, іх светлагодлам. У музеі Вялікай Айчыннай вайны мы пазнаёміліся са шматлікім экспанатам — сведчаннем геральдізму і мужнісці савецкага народа ў яго барацьбе з фашысцкімі захопнікамі. За час Вялікай Айчыннай вайны горад быў значна разбураны, але дзя-

куючы жыццясткайсці, працоўнаму геральдизму людзей, дружбе народу СССР Кіев быў адроджаны. Гэта вельмі прыгожы, светлы, магнітадынны горад. Кіяўляне ветлівы, добразычлівыя людзі, яны на праву ганараца цвягі цудоўным горадам.

Мы вярталіся ў Гомель, поўных глыбокіх уражанняў, з пачуццем узճаныцкага з'яўлення ў горад-герой, якія дазволіла нам даведацца аб жыцці савецкай краіны, аб мірнай стваральнай працы савецкага народу.

Нзе Манге Расалья (Эватарыяльная Гвінея), Чхум Ван Чхан, Кхім Сарын (Народная Рэспубліка Кампунуя), Бдзіра Нідаель (Сірыйская Арабская Рэспубліка), студэнты 1 курса гісторыка-філалагічнага факультэта.

У суровыя гады з фашысцкай навалай ваявала ўся наша зямля, увесі народ. Ваявала і пазэя Беларусі.

Пісаны цяпер нялоўка
пра салоўку,
Души цяпер не хочаць
циши.
Бары, пашт, бяры, пашт,
вінтоўку,
Штыком пазмы гнеўны
піши.

Вершы беларускіх пашт, напісаныя на передавых пазіцыях, на партызанскіх лісях, якімі ўзельнікі і сведкі Вялікай Айчыннай вайны увайшли ў зборнік «Песні змагання». Тут жа сабраны лепшыя вершы наших землякоў — Алеся Астапенкі, Міколы Гамолкі, Алеся Жайрука, Палюлюка Пранузы, Міколы Сурначова. Гэты зборнік з'яўляўся на паліцах нашага магазіна.

Яшчэ адно цікавае выданне — якое прапануем чытачам, — чарговы выпуск «Дня пазізі». На гэты раз ён асаўбіны — юбілейны. Складаецца з вершоў, якія друкаваліся ў ранейшых выпусках гэтага зборніка і, з'яўляючыся своеасаблівым «Выбраным», у нейкай ступені даюцьмагчымасць убачыць, чым жыла і як развівалася беларуская пазія двух апошніх дзесяцігоддзяў. За гэты час у нашай літаратуре на поўную силу з'ягнулі галасы маладых пашт, якія, кожны з свой час, выступалі на старонках «Дня пазізі». Сярод іх і нашы землякі Уладзімір Дзюбадзік, Сымон Блатун, Палюлюк Прануз.

Паступіў у продаж таксама новы зборнік лаўрэатаў Дзяржаўнай прэміі БССР і прэміі Ленінскага камісамала Беларусі Анатоля Грачанікава «Я вас люблю...». Сабраны ў ім вершы — своеасаблівы гімн чалавеку-працоўніку, гаспадару роднай зямлі і свайго лёсу. Паст раскрывае ў вершах шырокі свет пачуццяў сучасніка,

М. ДЗЯТЛАВА,
прадавец кніжнага
магазіна № 19.

Служба НТИ інфармуе ФОНДУ — ЯКАСНАЕ ПАПАЎНЕННЕ

Калектыв Усесоюзнага наўку-тэхнічнага інфармацыйнага цэнтра зварніўся да арганізацый і прадпрыемстваў з патрабаваннем павысіц якасць матэрыяліяў, якія накіроўваюцца ў дзяржаўнага фонду наўку-тэхнічнага распрацоўкі.

Арганізацыі і прадпрыемствы сумесна з УНТІЦэнтрам пра-водзяць адказную работу па інфармацыйнаму забеспеччэнню паскарэння наўку-тэхнічнага прагрэсу. Ад якасці ўкладу кожнай арганізацыі залежыць канчатковы вынік — паўната і своечасовасць папаўнення фонду, магчымасць яго а্যктыўнага міжведамеснага выкарыстання, высокая інфарматыўнасць. Ад-

нак самае сучаснае абсталяванне і самая добрасумленная праца работнікаў цэнтра не ў стаце выправіць нікую якасць дасылаемых арыгіналоў, не прыгодных для мікрофільміравання.

УНТІЦэнтр ставіць у вядомасць усе арганізацыі, якія дасылаюць у агульнадзяржаўны фонд якнайсшыя матэрыялы, што звесткі аб этым будуть накіроўвацца ў адпаведны міністэрстваў і ведамствы.

У працоўнага калектыву цэнтра выклікае сур'ёзную заклапанасць пытанне якасці папаўнення фонда на НДР і ВКР. Непапраўныя страты дзяржаўным інтарэсам у галіне актыўнага міжгаліновага выкарыстання,

на дасягнутых вынікаў нано-сціце узмніцішася ў апошнія два-три гады тэндэнцыя прадстаўлення справа-задачнага матэрыялу толькі ў выглядзе інфармацыйнай карты (ІК) без справа-задачы. Нельга разлічваць на атрыманні з дзяржаўнага змістовых матэрыяліяў, калі не з'яўляюцца актыўным укладыкамі у яго.

Акрамя таго, агульнадзяржаўны фонд НДР і ВКР неабходна папаўніць гадавымі пра-межкамі справа-задачамі, якія могуць аператыўна выкарыстоўвацца іншымі галінамі.

В. СКРЭЖЭНДЗЕЎСКАЯ,
старшина Інжынер службы
НТИ ГДУ.

ВАШ АДПАЧЫНАК

СЕННЯ:

Актавая зала ГДУ. З 16 гадзін — конкурс «Ану, першакурснік!» гісторыка-філалагічнага факультэта.

Урочышча «Чонкі». Тут універсітэцкі клуб аматараў бегу праводзіць марафонскі прафесійны забег, прысвечаны 69-й гадавіне Вялікага Каstryчніка. Збор удзельніків кросу ў 9.30 кала першага корпуса.

Інтарнат № 4. Вечар адпаведнікоў моладзі. Пачатак — у 20 гадзін.

ЗАУТРА:

Актавая зала. З 10 гадзін —

Рэктарат, партком, грамадскія арганізацыі іншых факультэтаў, калектывы работнікаў універсітэта, калектывы работнікаў адміністрацыйнай-гаспадарчай часткі выказываюць глыбокое спачуванне памочніку прэрэтара па АГР ШКАРБУНУ Мікалаю Пятровічу з выпадку напаткайшага яго гора — смерці БРАТА.

Калектыв фізічнага факультэта, кафедра оптыкі выказываюць глыбокое спачуванне лаурэнту кафедры РАСОЛЬКА Наталіі Яўгеніяне з выпадку напаткайшага яе гора — смерці БАЦЬКІ.

Рэдактар Ул. БАЛОГА.

«Гомельскі ўніверсітэт» — орган парткома, ректората, комітета ЛІСМСВ і профкомов Гомельскага гosударственного ўніверситета (на беларускім языку), Гомельская фабрика «Палеседрук» Дзяржкамітэта БССР па спраўах выдавецтваў, паліграфіі і кніжнага гандлю. Гомель, Савецкая, 1. Аб'ем — 1 друк, аркуш. Тыраж 2000 экз.